

## **Рэспубліканскі конкурс “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры”**

**2013 год** - *Карэліцкая дзіцячая* бібліятэка (загадчык Казак Г.І.)  
- заахвочвальная прэмія “За значны ўклад у выхаваўчую работу з падрастаючым пакаленнем”

**2014 год** - *Жухавіцкая сельская* бібліятэка (бібліятэкар Казлоўская Г.М.) -  
заахвочвальная прэмія “За пошукавую і даследчую працу”

## **Рэспубліканскі конкурс “Бібліятэка – центр духоўнай асветы і выхавання**

**2018 год** – *Райцаўская сельская* бібліятэка (бібліятэкар Захарчук А.К.) -  
**II месца** сярод гарпасялковых і сельскіх бібліятэк у намінацыі “Гісторыя  
праваславія роднага краю”

## **Абласныя конкурсы**

**2008 год** - *Карэліцкая ЦБС* (дырэктар Арцюх Л.К.), пераможца абласнога  
конкурсу “Установа культуры года” (III месца)

**2000 год** - *Карэліцкая ЦБС*, пераможца абласнога конкурсу публічных  
бібліятэк “Бібліятэка – інфармацыйны цэнтр рэгіёну” (II месца)

**2009 год** - *Мірская гарпасялковая* бібліятэка (загадчык Скок Т.М.)  
пераможца абласнога конкурсу “На лепшую пастаноўку ідэалагічнай  
работы ў арганізацыях Гродзенскай вобласці” (I месца)

## **На раённую Дошку Пашаны занесены:**

**2005 год** - бібліятэкар Карэліцкай дзіцячай бібліятэкі Вярбіцкая М.А.

**2015 год** – бібліятэкар Карэліцкай раённай бібліятэкі Кошур В.І.

## Значныя ўзнагароды

**2011 год** - *Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь* за актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дырэктару Карэліцкай ЦБС Арцюх Л.К., бібліятэкару Палужскай СБ Варабей Т.С.

**2015 год** - *Падзячнае пісьмо Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь* за актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дырэктару ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” Арцюх Л.К., бібліятэкару Палужскай СБ Варабей Т.С., бібліятэкару раённай бібліятэкі Рахманька Т.В., загадчыку Мірскай гарпасялковай бібліятэкі Скок Т.М.

**2010 год** - узнагароджана *ганаровым знакам* Беларускага прафсаюза работнікаў культуры Казарэз Н.У., загадчыца аддзела бібліятэчнага маркетынга Карэліцкай ЦБС, старшыня Карэліцкай раённай арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, за актыўную грамадскую дзейнасць у галіновым прафсаюзе па абароне прафесійных, працоўных, сацыяльна – эканамічных правоў членаў прафсаюза

**2014 год** - Казарэз Н.У. метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынга Карэліцкай ЦБС, старшыня Карэліцкай раённай арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры ўзнагароджана *граматай* Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі “За значны ўклад у работу Гродзенскай абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры”

**2018 год - II месца** – Жук Наталля Аляксандраўна г.п. Карэлічы, пераможца абласнога конкурсу самаробнай лялькі “Героі кніжных старонак” у намінацыі «Героі казак», за ляльку Баба-Яга, па матывах рускай народнай казкі “Царевна-Лягушка”

**2018 год** - узнагароджана *ганаровай граматай* Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму Казарэз Н.У., метадыст аддзела бібліятэчнага маркетынгу ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”, старшыня Карэліцкай раённай арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму.

